

АПЫТАЛЬНІК

для правядзення інтэрв'ю з жыхарамі былых прадмесцяў Мінску

- 1) Ці стары дом, у якім Вы жывеце?
- 2) У якім годзе ён быў пабудаваны?
- 3) Ці належаў гэты дом Вашай сям'і?
- 4) Ваш дзед (сваяк; чалавек, які прадаў) будаваў яго сам?
- 5) Як яму ўдалося сабраць грошы?
- 6) Кім ён працаваў?
- 7) Дзе браўся матэрыял на пабудову?
- 8) Ці ведаеце Вы, як раней называлася гэтае прадмесце (мікрараён)? чаму?
- 9) Вы жывеце на вуліцы (завулку)..... Ці заўсёды гэтая вуліца (завулак) так называлася?
- 10) Калі была перайменавана, то ў якім годзе і чаму?
- 11) Ці пражываў па суседству з Вамі які-небудзь вядомы чалавек (паэт, пісьменнік, вучоны, спартсмен)?
- 12) Дзе ён пражываў дакладна?
- 13) У якую школу хадзілі раней мясцовыя дзеці?
- 14) Дзе яна знаходзілася?
- 15) Калі гэтая школа была пабудавана?
- 16) Ці быў у гэтым раёне кінатэатр?
- 17) Як ён называўся і дзе знаходзіўся?
- 18) Які рынак быў бліжэйшым да Вашай вуліцы (завулка)?
- 19) Дзе ён знаходзіўся?
- 20) Які магазін (крама) быў самым папулярным у жыхароў Вашай вуліцы (завулка)?
- 21) Ці займаліся людзі спортам на Вашай вуліцы (завулку) у 1940-70-ыя гады?
- 22) Якімі відамі спорту?
- 23) Як на Вашай вуліцы (завулку) жыхары любілі адчываць?
- 24) Як Вы думаеце, ці былі ў 1940-70-ыя гады на Вашай вуліцы (завулку) веруючыя людзі?
- 25) У чым іх вера ў Бога праяўлялася?
- 26) Якое веравызнанне мелі мясцовыя жыхары?
- 27) Ці пражывалі тут прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў?
- 28) Якімі былі ўзаемаадносіны паміж людзьмі розных канфесій і нацыянальнасцяў?
- 29) Якія захапленні былі ў мясцовых жыхароў?
- 30) Дзе працавалі мясцовыя жыхары?
- 31) Ці даўно тут з'явіліся згаданыя прадпрыемствы і што яны выпускалі?
- 32) Як раней з Вашай вуліцы (завулка) дабіраліся да цэнтральнай часткі Мінска?

- 33) Ці сутыкаліся Вы і члены Вашай сям'і з рэпрэсіямі 1930-1940-х гадоў?
- 34) Ці расказвалі Вам вашыя бацькі пра ўз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР у 1939 годзе?
- 35) Можа ў Вас былі сваякі ў Заходняй Беларусі?
- 36) А як яны аднесліся да ўз'яднання?
- 37) Ці закрунулі падзеі Вялікай Айчыннай вайны Вашую вуліцу (завулак)?
- 38) Ці былі тут непадалёк у гады акупацыі якія-небудзь нямецкія аб'екты ці пабудовы?
- 39) Ці можаце распавесці пра партызан і падпольшчыкаў і іх барацьбу з акупантамі ў Вашым раёне?
- 40) Ці былі ў гэтым раёне якія-небудзь брацкія магілы ці помнікі?
- 41) Як ставіліся людзі да Сталіна?
- 42) Ці змянілася жыццё пасля 1953 года?
- 43) Як Вы думаеце, чым славіўся Ваш раён у 1940-70-ыя гады?
- 44) Ці захаваліся ў Вас старыя сямейныя фатаздымкі з відамі Вашай вуліцы (завулка), гэтага раёну ці Мінска?
- 45) Ці хацелі б Вы, каб памяць пра Ваш раён засталася ў гісторыі Мінска?